

Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт
Факультэт міжнародных бізнес-камунікацый
Кафедра беларускай і рускай моў



ЗАПРАШАЕМ НА КУРСЫ

НОВАГА ПАКАЛЕННЯ

БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ

Беларуская мова – адна з найдаўнейшых афіцыйных моваў Еўропы (Статут Вялікага Княства Літоўскага 1566 года), цяпер – нацыянальная і дзяржаўная мова Рэспублікі Беларусь.

Беларуская мова захавала ў сабе шмат аўтэнтчных славянскіх элементаў і таму справядліва лічыцца ключом да разумення іншых славянскіх моваў.

Беларуская мова знаходзіцца ў Чырвонай кнізе моваў ЮНЭСКО, а таму яе вывучэнне будзе цікавым як замежным **даследчыкам-славістам**, так і больш **шырокаму колу ахвотных**. Запрашаем **замежных грамадзян** на курсы беларускай мовы ад пачатковага да прасунутага ўзроўняў.

хочаш адчуць мову краіны, праграмісты якой прыдумалі самы папулярны мабільны дадатак у свеце – **Viber**, а пісьменніца атрымала **Нобелеўскую прэмію** ў галіне літаратуры?

табе цікавая мова, у якой існуе аж **СЕМ** дэталізаваных сінонімаў да азначэння панятку **“любоў”** (любоў, каханне, любасць, міласць, міласць, мілата, любошчы)?

жадаеш размаўляць на мове, што гучыць, як **песня** (лілею млявы плёс люляе; імгненне, журавель, сэрца, возера, вулле, радыё, Еўропа, валатоўка, залацень, знічка, свята, дзверы, цвік, жыццё, сябар)?

хочаш развіваць сваю фантазію з дапамогай вобразнай і **дасціпнай фразеалогіі** (нязграбны як конь на дрэве, глядзець як дохлая варона ў комін, каб цябе ў чыстым полі дзвярыма зашчэміла)?

ДАЛУЧАЙСЯ ДА НАШЫХ КУРСАЎ!

хочаш даведацца пра ўнікальныя гукі – санорны [ў], літарнаму абазначэнню якога ў Беларусі ўзведзены помнік, і падоўжаны [ж:], а таксама пра зацвярдзелы [дж], што лучыць беларусаў з сербамі і англічанамі (*любоў, узбярэжжа, адраджэнне*)?

жадаеш пазнаёміцца з мовай, для запісу якой існавала аж тры графічныя сістэмы (кірыліца, лацінка і арабская вязь), дзве з якіх захаваліся да сёння (*станцыя метро “Плошча Якуба Коласа” – stancyja mietro “Plošča Jakuba Kolasa”*)?

жадаеш выкарыстоўваць мову, у якой налічваецца больш як ТРЫЦЦАЦЬ найменняў “балота”, што калісьці называлі Герадотавым морам, а сёння – лёгкімі Еўропы (*дрыгва, твань, багна, бездань, імшара, аржа, крокаць, алёс, бель, тхлань, гала, нетра, мроіва*)?

хочаш вывучаць мову, у дыялектах якой захавалася ўнікальная для славянскіх моваў з’ява – Perfekt, Plusquamperfekt і Futurum II (*я паеўшы – ‘я паеў’; я быў заснуўшы – ‘я заснуў’; я буду паехаўшы – ‘я паеду’*)?

Прапануецца індывідуальнае і групавое навучанне ў адмысловых дысцыплінах:

- **уводна-фанетычны курс:**
 - ✓ арфаэпія;
 - ✓ размоўная практыка;
 - ✓ караоке па-беларуску;
- моўны этыкет;
- практычная граматыка;
- гісторыя беларускай мовы;
- лінгвакраіназнаўства Беларусі:
 - ✓ гісторыя;
 - ✓ культура (мастацтва);
 - ✓ міфалогія, фальклор, этнаграфія;
 - ✓ літаратура;
- беларуская мова для бізнес-камунікацыі.

Навучанне ажыццяўляецца паводле адзіных стандартаў агульнаеўрапейскай сістэмы **CEFR**. У моўных напрамках арганізуюцца **групы адпаведных узроўняў**:

- пачатковы (A1);
- базавы (A2);
- сярэдні (B1);
- высокі (B2);
- дасканалы (C1).

Мажлівая **распрацоўка індывідуальнай праграмы** з улікам адмысловых задач канкрэтнага слухача, у тым ліку і заняткі праз **Skype** (гл. **Viber** кантакт).

Заняткі праводзяць высокакваліфікаваныя спецыялісты, якія актыўна практыкуюць найноўшыя метады і сродкі навучання: *MOOC, Knewton, BYOD, Quora, Hour of Code, Human Library Event, Threshold knowledge, брыкалаж, методыка здзіўлення* (знаёмства з нацыянальнай беларускай кухняй, “тэатр у фатэлі”, гістарычны квэст у замку).

Пасля заканчэння курсаў выдаецца **сертыфікат**.

Заняткі – платныя. **Кошт** для кожнага слухача залежыць **ад колькасці чалавек у групе** (ад 1 да 8). Пачатак заняткаў паводле камплектацыі груп.

	Працягласць навучання	Колькасць гадзін	Колькасць чалавек у групе	Кошт – у далярах ЗША
1.	2 тыдні	50 г.	1	310
			2	160
			3	105
			4	80
			5	65
			6	55
			7	50
			8	45
2.	1 месяц	100 г.	1	625
			2	315
			3	215
			4	165
			5	135
			6	115
			7	100
			8	85
3.	3 месяцы	300 г.	1	1880
			2	960
			3	645
			4	490
			5	400
			6	340
			7	295
			8	260
4.	6 месяцаў	600 г.	1	3760
			2	1900
			3	1290
			4	980
			5	800
			6	675
			7	585
			8	520
5.	9 месяцаў	900 г.	1	5600
			2	2850
			3	1935
			4	1470
			5	1200
			6	1000
			7	880
			8	780

Запрашаем да супрацоўніцтва **цэнтры беларусістыкі (славістыкі)** у замежжы.

Арганізуем **Летнюю школу беларусістыкі**.

Куратар курсаў:
дацэнт Надзея Старавойтава



 **Адрас:** пр. Партызанскі 26, аўд. 437, корпус 3,
Мінск, БЕЛАРУСЬ

 **Тэл.** +375 29 374 00 84 (моўная кансультацыя ў **Viber**)

 **E-mail:** dinu@bseu.by (праца з дакументамі)

**Падчас навучання прадугледжаная
шырокая культурная праграма ў Беларусі
(асобны кошт)**

жадаеш апынуцца ў **Белавежскай
пушчы** і ўвачавідкі пабачыць велічны
сімвал Беларусі – **зубра**, а таксама
выправіцца ў край **Блакiтных азёр**,
дзе пачуеш пра беларускую **Нэсі** і
адкуль паходзіць **Жак Іў Кусто**?

хочаш прагуляцца сцяжынамі старога
радзівілаўскага парку, зазірнуць у
замкі да магнатаў і рыцараў у
Нясвіжы і **Міры**, дакрануцца да
руінаў палаца **Сапегаў**, а, мажліва,
убачыць **прывідаў Гальшанскага
замка**?



табе цікава паблукаць вулачкамі **Адама
Міцкевіча**, **Міхала Клеафаса Агінскага**,
Марка Шагала і **Казіміра Малевіча**, а
таксама дзеда **Гіёма Апалінэра**?

ШЧЫРА ЗАПРАШАЕМ У БЕЛАРУСЬ!